



НАПЯРАДАДНІ АБМЕНУ ПАРТЫЙНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

АБ АДНОЙ ШКОДНАЙ АРЫЕНТАЦЫІ

8 студэнтаў партарганізацыі Чапуоскага гарсовета абавязаліся рашэнне сьнежаньскага пленуму ЦК ВКП(б) аб выніках правяркі партдакументаў... Сход прыняў такую паставу: — Ранані пленуму партгрупы ўхвалілі. Кожны камуніст бярэ на сабе канкрэтную самаабавязальства: — Старшыня гарсовета тав. Смольяк абавязаліся прывесці год у культуры выгляд, дабіцца стотрацэнтнай вытворчасці ўсіх індывідуальных гаспадарак горада, уаніць ураджайнасць у нагасах да 15 цэнтнераў з гектара, падрыхтаваць музыку для гарадскога саду і забяспечыць горад музычнай.

у ВКП(б) ворагаў партыі, прахадзімаў і жулікаў. У кіраўнікоў соўгаса няма цвёрдлага ўдзялення і аб тым, каго лічыць ахвартунам. Стаханавцамі тут у аднолькавай меры лічыць цяляціну Канашэвіч, якая выдала 80 цялят без усякага алыходу, і трактарыста Пахомава, які за 1935 год узраў 415 га (а ў соўгасе гэта лічыць прадзелам). — Лепшым стаханавцам лічыўся ў нас, — гаворыць тав. Вуйшык, — нядаўна памёршы бухгалтар тав. Стральцоў. Ён зрабіў вялікую справу — здаў гадавую справаздачу без усякага славоння. Камуністаў-стаханавцаў у соўгасе няма.

правесці работу на выдзеленно лічце заставішхон ў нашай партыі класавых ворагаў, якіх ашуканчым шляхам прадзелі ў партыі і не выкрыты пры правярцы партыйных дакументаў. І толькі. 20 лютага райком правёў нараду партаргаў па пытанню падрыхтоўкі да абмену партдакументаў. Тры разы выступіў на гэтай нарадзе сакратар райкома КП(б) тав. Геурасёў. Ва ўсіх сваіх трох выступленнях т. Геурасёў гаварыў аб неабходнасці ўсёх ворагаў партыі, прахадзімаў і жулікаў. Але ні слова не сказаў сакратар райкома аб тым, што «Італі пры правярцы партыйных дакументаў асноўную ўвагу партыйныя арганізацыі сканцэнтравалі на тым, каб выкрыць ашуканчым шляхам прывітаных у ВКП(б) ворагаў партыі, усякага роду прахадзімаў і жулікаў, то пры абмене асноўную ўвагу неабходна звярнуць на тое, каб вызвалілі ад паспўхных, якіх не апраўдваюць высокага звання члена партыі, людзей, якія выпадкова палілі ў рады ВКП(б). (З разамоні сьнежаньскага пленуму ЦК ВКП(б) аб выніках правяркі партыйных дакументаў).

Камуніст Салагубаў — прывесці нічо ў культуры выгляд. Камуніст Тачылнік — выканаць прафінплан па сваёй арпелі не менш, як на 100 проц. Прыкладна такія-ж абавязальствы былі ўзяты ўсім камуністамі партыйнай партарганізацыі гарсовета.

Прыкладна такія-ж чынам рыхтуна да абмену партыйных дакументаў і партыйная арганізацыя МТС. За апошнія тры месяцы партгрупна не аслушала ніводнай індывідуальнай справаздачы камуніста. Партыйныя нагузкі выконваюцца пільна. У партгруппа няма ніякага плана работы. У арганізацыі 4 члены і 1 кандыдат партыі. Ёсць група спачувальчых з трох людзей. Але ні адзін з гэтых людзей не з'яўляецца стаханавцам.

У т. Геурасёва законат гэтага існуе вельмі арыгінальная тэорыя. Ён лічыць, што няма патрэбы гаварыць партаргам аб неабходнасці выяўлення ўсіх паспўхных, выпадкова трапіўшых у партыю людзей, аб неабходнасці актывізацыі партыйнай арганізацыі. Выдзеленне гэтай заданні т. Геурасёў пакідае за сабой асабіста.

Цяпер партгор т. Юрсава абвешча паставіць на адным з партыйных сходаў індывідуальныя справаздачы камуністаў аб выкананні ўзятых імі самаабавязальстваў па падрыхтоўцы да абмену партыйных дакументаў.

Мы зноў паказалі толькі тры партыйныя партарганізацыі, якія ў райкоме лічыцца самымі лепшымі. Астатнія партыйныя арганізацыі лічце нават не абавязвалі пільна да падрыхтоўцы да абмену партыйных дакументаў. Прычыннай усяму гэтаму з'яўляецца тая блытаня пацыцыя, якую займае райком партыі ў пытанні абмену партыйных дакументаў.

У т. Геурасёва законат гэтага існуе вельмі арыгінальная тэорыя. Ён лічыць, што няма патрэбы гаварыць партаргам аб неабходнасці выяўлення ўсіх паспўхных, выпадкова трапіўшых у партыю людзей, аб неабходнасці актывізацыі партыйнай арганізацыі. Выдзеленне гэтай заданні т. Геурасёў пакідае за сабой асабіста.

Партгор соўгаса «Ялова» т. Вуйшык спакойна чакае абмену партыйных дакументаў. — Усё, што трэба было зрабіць у гэтай справе, ужо зроблена, — гаворыць ён.

Ранані пленуму ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б прапрацаваны, 9 камуністаў ужо дасканалы правяраны; застацца толькі правярць аднаго камуніста, прыбываюча з другой арганізацыі, і тоды можна будзе мяняць партыйныя дакументы.

Над пытаннем актывізацыі камуністаў т. Вуйшык не адумваўся. Гадоўная заданні пры абмене партыйных дакументаў — гэта, на яго думку, выкрэсьце працэсшых

ДЭЛЕГАЦЫІ МІЧУРЫНСКАГА ПАРВАЗОРАМОНТНАГА ЗАВОДА ІМЯ ВАРЭЙНІСА І РАБОЧЫХ-ПУЦЕЙЦАЎ ДАНЕЦКАЙ ДАРОГІ У ТАВАРЫША Л. М. КАГАНОВІЧА

29 лютага народныя рабочыя шляхоў аносін тав. Л. М. Кагановіч прыняў дэлегацыю рабочых Мичуринскага паравозорамонтнага завода імя тав. Варэйніса і рабочых-пуцейцаў Данецкай дарогі. У часе ажыўленай тугаркі тав. Л. М. Кагановіч цікавіўся дасягненнямі завода, якім ён і бытам рабочых і азідаўчы, што заводу неабходна павялічыць выпуск асноўнага тавара, зрабіць асабліва ўвагу на якасць прадукцыі.

ПАДЗЕЛ УСУРЫЙСКАЙ І УСХОДНЕ-СІБІРСКАЙ ЧЫГУНАК

На палтаве паставою Савета Народных Камісарыяў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) ад 27 лютага 1936 года Народныя камісары шляхоў аносін тав. Л. М. Кагановіч выдў выдў аб падзеле Усурыйскай чыгункі на Далека-Усходнюю і Амурскую, і ў горадзе Краснаарскі — Краснаарская дарогі.

ЖАЛОБНЫ МІТЫНГ НА ВОЛКАВЫХ МОГІЛКАХ

На Волкавых могілках ля сьвежай магілы — жалобны мітынг. Ад імя ўрававай камісіі па арганізацыі пахавання мітынг адчынаў сакратар Акадэміі навук СССР тав. Гарбуноў. Пасля кароткай ўступнай прамовы ён прадставіў імя слова народнаму камісару аховы здароўя РСФСР тав. Камінесаму.

АБ ПЛАНІХ І ТЭРМІНАХ ПРАХАДЖІННЯ ПРАГРАМ ПА СЕТЦЫ ПАРТВУЧОБЫ ПАСТАНОВА САКРАТАРА МЕНГАРКОМА КП(б)Б

1. Прапанаваць усім партаргам абмеркаваць на сваіх пасяджэннях пераходны артыкул у журнале «Вестник партийной учебы» за № 3 (студзень 1936 г.), пад загалоўкам — «Кожнаму гуртку — свой план і тэрмін» і наменшч праставіць мэрарыямства па яго рэалізацыі. Раздзелены і завершаны па парткоме планы і тэрміны праходжання па кожнаму гуртку праграмы ў пільна і па асобных раздзелах, напярэдне прапрацаваўшы гэты пытанне з кожным кіраўніком гуртка пры ўдзеле слухачоў, з канкрэтным улікам асаблівасцей кожнага гуртка, падрыхтоўкі слухачоў ў суму работы.

Пахаванне акадэміка І. П. ПАУЛАВА

ЛЕНІНГРАД. І сакавіка (БЕЛТА). На шырокіх праспектах плошчы горада Ленін паля прысупаўшаны жалобныя сцягі. Сяньня прадобуды Ленінград з сямі намірамі нашай савецкай дзяржавы, з усім культурным чалавечымствам сусветнага вучонага, вялікага даследчыка-акадэміка Івана Петровіча Паўлава. У гэтымі дзямі і журбэ зацікава жыццё вялікага горада.

марша. З вялікім пачуццём выдзяляе хор акадэмічнай капелі «Радом» Мапарта. Праз кожныя дзесяці мінуты змяшчана ганаровая варта. За 10 мінут да канца грамадзянскай пачынаюць і ганаровую варту становіцца агадчык аддзела навукі ЦК ВКП(б) тав. Ваўман, камандуючы войскамі ЛВА камандарм І-га ранга тав. Шапанінаў, старшыня ленынградскага аблвыканкома тав. Грычманав, старшыня ленынградскага савета тав. Кадзкі. Апошнія 5 мінут у ганаровай варце ля труны геніяльнага вучонага стаіць т. Яланаў, Чудав, Угараў і Камінеса.

Іго прадэманстрацыі зварот да савецкай навуковай моладзі, дзе ён заклікае да суровай паслядоўнасці ў метады і эксперыменце, да найвышэйшай скарнасці і патрабавальнасці да сябе і ў той-жа час да дзяржавы і трасці ў навуковай творчасці. — гэты дакумент ва ўвесь рост раскрывае перад намі велічыню вобраза Івана Петровіча, які вучонага і чалавека.

Паніхіда скончана. Тав. Ваўман, Кадзкі, Шапанінаў, акадэмік Орбелі, прафесар Нікіцін, Плесіцкі, сьнін нябожчыка В. І. Паўлаў выносіць труну з палата Урыцкага і ўстаўляюць на гарматы лябет. Далекая працяса павольна накіроўваецца па вуліцах горада Ленінка. Волкавым могілкам. Наперадзе слухачы ваіна-медыцынскай Акадэміі нясуць неадзіночна колькасць ванюк. За труною ідуць сьмяі: нябожчыка і т. Угараў, Камінеса, Кадзкі, ордананосца-стаханавец Сметанін, акадэмік, прафесары, студэнты, дэлегаты з Масквы, Украіны, Беларусі, Раства-на-Доне, Равані, а таксама імяттысячныя залоны працоўных.

Паніхіда скончана. Тав. Ваўман, Кадзкі, Шапанінаў, акадэмік Орбелі, прафесар Нікіцін, Плесіцкі, сьнін нябожчыка В. І. Паўлаў выносіць труну з палата Урыцкага і ўстаўляюць на гарматы лябет. Далекая працяса павольна накіроўваецца па вуліцах горада Ленінка. Волкавым могілкам. Наперадзе слухачы ваіна-медыцынскай Акадэміі нясуць неадзіночна колькасць ванюк. За труною ідуць сьмяі: нябожчыка і т. Угараў, Камінеса, Кадзкі, ордананосца-стаханавец Сметанін, акадэмік, прафесары, студэнты, дэлегаты з Масквы, Украіны, Беларусі, Раства-на-Доне, Равані, а таксама імяттысячныя залоны працоўных.

Лепшым выякам на яго магілу будзе істотная работа нашых савецкіх вучоных — работа ў паўднёскім стылі над тымі захалюванымі праблемамі фізіялогіі, біялогіі, меліцыны, якія высунуты геліем гэтага вялікага чалавека навуку.

ЖАЛОБНЫ МІТЫНГ НА ВОЛКАВЫХ МОГІЛКАХ

На Волкавых могілках ля сьвежай магілы — жалобны мітынг. Ад імя ўрававай камісіі па арганізацыі пахавання мітынг адчынаў сакратар Акадэміі навук СССР тав. Гарбуноў. Пасля кароткай ўступнай прамовы ён прадставіў імя слова народнаму камісару аховы здароўя РСФСР тав. Камінесаму.

ЖАЛОБНЫ МІТЫНГ НА ВОЛКАВЫХ МОГІЛКАХ

На Волкавых могілках ля сьвежай магілы — жалобны мітынг. Ад імя ўрававай камісіі па арганізацыі пахавання мітынг адчынаў сакратар Акадэміі навук СССР тав. Гарбуноў. Пасля кароткай ўступнай прамовы ён прадставіў імя слова народнаму камісару аховы здароўя РСФСР тав. Камінесаму.

ЖАЛОБНЫ МІТЫНГ НА ВОЛКАВЫХ МОГІЛКАХ

На Волкавых могілках ля сьвежай магілы — жалобны мітынг. Ад імя ўрававай камісіі па арганізацыі пахавання мітынг адчынаў сакратар Акадэміі навук СССР тав. Гарбуноў. Пасля кароткай ўступнай прамовы ён прадставіў імя слова народнаму камісару аховы здароўя РСФСР тав. Камінесаму.

ПРАМОВА ТАВ. КАМІНЕСАГА

Таварышы Савет Народных Камісарыяў ССР і Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай Камуністычнай партыі (большэвцкай) даручылі мяне выказаць пуніўч глыбокага смутку над магілай вялікага вучонага Івана Петровіча Паўлава. Любоў і павага, якімі карыстаўся Іван Петровіч не толькі сярод людзей навукі, але і ў масах працоўных Савецкага Саюза, тлумачацца тым выключным месцам, якое ён займае ў нашай айчынай і ва ўсёй сусветнай навуцы.

ПРАМОВА ТАВ. КАМІНЕСАГА

Таварышы Савет Народных Камісарыяў ССР і Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай Камуністычнай партыі (большэвцкай) даручылі мяне выказаць пуніўч глыбокага смутку над магілай вялікага вучонага Івана Петровіча Паўлава. Любоў і павага, якімі карыстаўся Іван Петровіч не толькі сярод людзей навукі, але і ў масах працоўных Савецкага Саюза, тлумачацца тым выключным месцам, якое ён займае ў нашай айчынай і ва ўсёй сусветнай навуцы.

ПРАМОВА ТАВ. КАМІНЕСАГА

Таварышы Савет Народных Камісарыяў ССР і Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай Камуністычнай партыі (большэвцкай) даручылі мяне выказаць пуніўч глыбокага смутку над магілай вялікага вучонага Івана Петровіча Паўлава. Любоў і павага, якімі карыстаўся Іван Петровіч не толькі сярод людзей навукі, але і ў масах працоўных Савецкага Саюза, тлумачацца тым выключным месцам, якое ён займае ў нашай айчынай і ва ўсёй сусветнай навуцы.

ПРАМОВА ТАВ. КАМІНЕСАГА

Таварышы Савет Народных Камісарыяў ССР і Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай Камуністычнай партыі (большэвцкай) даручылі мяне выказаць пуніўч глыбокага смутку над магілай вялікага вучонага Івана Петровіча Паўлава. Любоў і павага, якімі карыстаўся Іван Петровіч не толькі сярод людзей навукі, але і ў масах працоўных Савецкага Саюза, тлумачацца тым выключным месцам, якое ён займае ў нашай айчынай і ва ўсёй сусветнай навуцы.

ПРАМОВА ТАВ. КАМІНЕСАГА

Таварышы Савет Народных Камісарыяў ССР і Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай Камуністычнай партыі (большэвцкай) даручылі мяне выказаць пуніўч глыбокага смутку над магілай вялікага вучонага Івана Петровіча Паўлава. Любоў і павага, якімі карыстаўся Іван Петровіч не толькі сярод людзей навукі, але і ў масах працоўных Савецкага Саюза, тлумачацца тым выключным месцам, якое ён займае ў нашай айчынай і ва ўсёй сусветнай навуцы.

ПРАМОВА ТАВ. КАМІНЕСАГА

Таварышы Савет Народных Камісарыяў ССР і Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай Камуністычнай партыі (большэвцкай) даручылі мяне выказаць пуніўч глыбокага смутку над магілай вялікага вучонага Івана Петровіча Паўлава. Любоў і павага, якімі карыстаўся Іван Петровіч не толькі сярод людзей навукі, але і ў масах працоўных Савецкага Саюза, тлумачацца тым выключным месцам, якое ён займае ў нашай айчынай і ва ўсёй сусветнай навуцы.

АГІТАЦЫЯ І ПРАПАГАНДА

КАШТОЎНЫ ВОПЫТ

Абодзены перапытак. Рабочыя, скончыўшы сядзенне, рассядзанава сцупрош вывешанай у пеху геаграфічнай парты. Агітатар Рубінштэйн пачынае зарговую гутарку.

Рабочыя зацікавіліся гутаркамі Рубінштэйна. Ні адно пытанне міжнароднага становішча і ўнутры-рэвалюцыйнага Савецкага Саюза не ўдучыў Рубінштэйна. Ён штодзённа на праводзіць гутаркі па пўных пытаннях, дасканалы падрыхтоўваецца да гутаркі, узорыўшыся неабходным матэрыялам.

пераходзіў да вуснай самастойнай гутаркі, спачатку адзін раз у тры дні, а зараз штодзённа гутаркі ўваўліў ў сістэму.

Гэтыя мы азнаёміліся з пытаннем аб пераходзе з партыямента ў Іспаніі, — гаворыць Рубінштэйн. Паломніўшы аб іспанскіх падзеях 1934 года, аб іспанскіх паражэннях паўстання, Рубінштэйн пераходзіць непасрэдна да падзей у сувязі з перамогамі народнага фронту. Ён змятае асобныя вытэрмы з каталоніі «Правда» аб падзеях у Гаталоніі, аб вызваленні палітвязьненых і інш.

У дзённіку агітатара Рубінштэйна запісана кожная гутарка, кожная прапрацаваная тема. У гэтых запісах мы знаходзім не толькі такія тэмы, як нота уругвайскага ўрада і адкаса паўпрэда ССРСР, аб прымёме ў Крамлі дэлегацыі Бурата-Мангольскай рэспублікі, што сабой узяла Мангольскую народную рэспубліка (яе палітычны лад, гаспадарчае развіццё, а кім мяжуе), але і такі запіс: чыталі фельетон Рукліна — «Артыскае шпісаче», рад вытэрмак з асобных твораў мастацкай літаратуры.

У калектыўна агітатары друкарні імя Сталіна ёсць агітатары з розным узроўнем ведаў. Ёсць так званыя пачынаючыя агітатары, якія ў большасці чытаюць газетны матэрыял, бязліка сумірунош асобныя факты; ёсць агітатары, якія рэдка праводзяць самастойныя гутаркі. Ёсць і кваліфікаваныя агітатары — Рубінштэйн, Шайкіна і іншыя.

Рабочыя задаюць пытанне — якія бліжэйшыя магчымасці канчатковай перамогі пралетарыята Іспаніі? Развораць падрабязна гэта пытанне не дазваляе час. Стрэнка дзённічка паказвае 12. Абодзены перапытак скончыўся. Пагаварваюцца спецыяльна сабрацца для больш падрабязнага разгляду пытання аб становішчы ў Іспаніі.

Чытка асобных урўнкаў з мастацкай літаратуры і фельетонаў прывівае густ у рабочых да чытання мастацкіх твораў.

Партыйны камітэт зрабіў толькі першыя крокі ў галіне сістэматычнага кіраўніцтва агітатарамі. Дыферэнцыяваная дапамога больш слабым, пачынаючым агітатарам яшчэ недастатковая.

ЯК Я ВУЧУ КОМСАМОЛЬЦАЎ

Пачатак заняткаў у комсамольскай палітшколе па гісторыі ВКП(б) у соўгасе «Ваўчыцы» ўвосень 1935 г. быў нудным. На заняткі прыгадваліся слухачы або зусім не давалі адказаў, або адказвалі абыякава, няправільна.

Разам з тым у дзятках да падручніка Кіорына нам прышлося выкарыстоўваць журнальны артыкулы (Большэвік № 15, за жнівень 1935 г.) і некаторыя творы Леніна, дла таго, каб пашырыць тэму аб барацьбе большэвцоў з нацызізмам, якая вельмі сцісла асветлена ў падручніку Кіорына.

Такая арганізацыя работы ў палітшколе выключна спаборніцтва за лепшыя адказы, а гэта значыць і за лепшую вучобу.

Іаць больш прышлося звярнуць увагу на падрыхтоўку да заняткаў. Апрача перахрыпці — твораў Леніна і Сталіна для падрыхтоўкі да заняткаў і отаў выкарыстоўваць журнальныя і газетныя артыкулы, азіананы з той ці іншай тэмай па гісторыі партыі.

Заняткі мы праводзім так: большасць тэм робіцца кароткай ўступнай лекцыяй і па гэтай тэме даецца кожнаму слухачу матэрыял з падручніка, а таксама ў раде вынікаў асобныя артыкулы з твораў Леніна для самастойнай работы.

Такая арганізацыя работы ў палітшколе выключна спаборніцтва за лепшыя адказы, а гэта значыць і за лепшую вучобу.

3 легендарным героем грамадзянскай вайны Чапаевым

дзяткай вайны Чапаевым Лёна ні ў якім сьвятле не знаходзіцца. Але прэзвішча бестрашнага пакавацца ён носіць неадрама. Быстры погляд бліжэйшых вачэй, смеячы і напор пры ўсіх і ўзыхіх «першыняк» адзінцілі 12-гадовага Чапаева атаманд над сваімі аднаполінікамі. Яны, аднаголікі, ніх у Лёна было шмат за час яго выдрання на дзіцячых дамах і прывітанні, і прысвоілі яму клічку «Чапаеў». Сяпраўдана свайго прэзвішча Лёна не ведае, як не ведае яго ніхто. Так і заманавалася за ім прэзвішча вядомага героя. Так і лічыцца ён у афіцыйных спісах дзямяннаўскага дзіцячага дома: «Чапаеў Лёна».

Прышыбеевы, у ролі настаўнікаў

гучы педагогаў, якія самі аўтадалаі метадом камуністычнага выхавання, якія бачылі ў дзіцяці не «адзінку, атрыманую па навару», а з жыцця чалавека, чалавечына Савецкага Саюза. Такія выхавальцы ў нас сёння і тэпер, але ў іх лік, на жаль, не ўважліва некаторыя кіраўнікі ўзямляўскага дзіцячага дома (Добрушскі раён) і ў першую чаргу сам Коласаў.

Прышыбеевы, у ролі настаўнікаў

гучы педагогаў, якія самі аўтадалаі метадом камуністычнага выхавання, якія бачылі ў дзіцяці не «адзінку, атрыманую па навару», а з жыцця чалавека, чалавечына Савецкага Саюза. Такія выхавальцы ў нас сёння і тэпер, але ў іх лік, на жаль, не ўважліва некаторыя кіраўнікі ўзямляўскага дзіцячага дома (Добрушскі раён) і ў першую чаргу сам Коласаў.

Прышыбеевы, у ролі настаўнікаў

гучы педагогаў, якія самі аўтадалаі метадом камуністычнага выхавання, якія бачылі ў дзіцяці не «адзінку, атрыманую па навару», а з жыцця чалавека, чалавечына Савецкага Саюза. Такія выхавальцы ў нас сёння і тэпер, але ў іх лік, на жаль, не ўважліва некаторыя кіраўнікі ўзямляўскага дзіцячага дома (Добрушскі раён) і ў першую чаргу сам Коласаў.

Пам. нач. палітдадзела, прапагандыст комсамольскай палітшколы соўгаса «Ваўчыца»

Я. РУБЕНЧЫН

СЛОВА І СПРАВЫ

(Пісьмо стэханайца)

Я і яшчэ адна стэханайца буфета станцыі Орша былі на ўсебеларускім з'ездзе стэханайцаў грамадскага харчавання і на прымёме ў старшыні Соўнаркома тав. Галадзёда. Таксама з намі быў старшыня мяскама работнікаў грамадскага харчавання т. Жахаравіч.

Калі мы вярталіся назад, ён нам абяцаў, што пінпер работа па разгортванні стэханайскага руху будзе наладжана. Мы расказалі, як працуюць лепшыя людзі стэханайцы, падзелілі вопытам сваёй работы на школах работнікаў грамадскага харчавання, будзе наладжана тэхучоба... і многа чаго абяцаў Жахаравіч.

Але, на вялікі жаль, усё гэта засталася толькі на словах. Да гэтага часу па пытанню разгортвання стэханайскага руху не праведзена ні аднаго схода, не арганізавана тэхучоба, няма настаўнікаў па ліквідацыі малаграмацнасці сярод стэханайцаў. Мала таго: нават самога Жахаравіча мы ні разу не бачылі пасля аварыі з Менска.

Н. КАВАЛЕВА.

БЕЛШВЭІЗЫТ СНАБЖАЕ БРАКАМ

(Пісьмо работнікаў ГУМ'а)

Своёасабліва змагаецца за якасць прадукцыі інспектар па якасці мяскай базы Белшвэізыт т. Івексон. 26 лістага ён быў выкліканы ў ГУМ на склад гатоўвага адзена для агляду партыі шаўковых сукенкаў, якія паступілі з базы Швейнабавыта. Замест таго, каб уважліва аглядаць прадукцыю і не дапусціць у краму няабрабаваны тавар, Івексон стаў на абарону бракаробаў. Калі бракароба склаў вышліра рад недахопаў і склаў акт на бракаваную прадукцыю, то ён заявіў, што «шаўкуніца» з гэтай сукенкі не выдаліцца і адмовіўся падпісаць акт.

Такія выпадкі з ім не ўпершыню. МАРГОЛІНА, СТАРАСТАЎ І ІНШ. (Усёго 6 подпісаў).

БЮРАКРАТ СВАВОЛЬНІЧАЕ

(Пісьмо ў рэдакцыю)

Мы працавалі ў якасці грузчыкаў абмянога пункту станцыі Орша. 18 студзеня намеснік начальніка гэтага пункту т. Берыяковіч без усялякіх прычын звольніў нас. Палітадзел магільскага аддзялення заходніх чыгунак, распадзюшы гэта, устанавіў бяснастойнасць звальнення і пералаў опраў ў працэсію.

Працэсію гор. Оршы прапанаваў Берыяковічу неадкладна прыняць нас на работу і аліацыі нам за вымушана прагу. Аднак, не гледзячы на гэта прапанову, Берыяковіч адмовіўся аднавіць нас на рабоце.

ВАЛАТКЕВІЧ, СУПРЭТКА.

А РАДЫЁ УСЕ МАУЧЫЦЬ

(Пісьмо служачага)

Больш года не працуе ў м. Пясочным (Калынінскі раён) радыёвузел. Адначасна ж работу ёсць усё магчыма (ёсць гатовая праводка ліній, электрычнасць, установак).

Па пытанню аднаўлення работы радыёвузла паміж раённым аддзелам сувязі і райвыканкам пачынае бяжучая перапіска, а калгаснікі, актыўна селівае ніжэй могуць дапамагчы таго моманту, калі можна будзе слухаць перадачу.

КАРАБКО.

КАРОТКІЯ СИГНАЛЫ

АДНЫ КАВАЛІ. Аршанская практычная база Велдзяржко (вадзачы Сонкін) выслае на раённы надбаржаканскія кілофітны. Не так даўно хатнікі дом сацыяльнаму атрымаў з базы карпінца па перабытаным часткам, мясцамі падаруно, мясцамі сляскуна надварот. У выніку нічога з гэтага нічога не зрадуеў.

РАШАТНЭУ.

ГНІЕ ЗРУБ БОЛЬШЫЦЫ

У Маслакоўскім сельсавеце (Горайскі раён) больш года стаіць неабудаванай большыца. Зруб гніе. Будавальнічыя матэрыялы раскіданы.

Ні раённым адрэсам аховы здароўя, ні сельсавету нічога не робіць, каб закончыць будавальніцтва — зрабіць вокны і дзверы.

Ф. ЧЫКАУ.

БЕСТУРБОТНАСЦЬ У ЗАБЕСПЯЧЭННІ ХЛЕБАМ

ОРС пастадоўскага леспрагмаза (Каткавіцкі раён) існававава да стаўленя мду, а-за чаго часта атрымаецца вылетка хлеба.

Рабочыя-десарубы і вочнікі вымушаны ездзіць па хлеб за 50—60 кіламетраў. Гэта вельмі дрэнна адбіваецца на дэсагатаўках і вывазках.

РАГАЛЭВІЧ.

НЕ ВУЧАЦА

У калгасе імя Сталіна, Якаўлевіцкага сельсавета (Аршанскі раён), па віне кіраўніка гуртка тав. Барысанав кіста зрываецца агра-тэхнічная вучоба. У ішых-жа калгасях гэтага сельсавета агра-тэхучоба зусім не арганізавана.

БЛЮШЧЫНАУ, КРАСНОУСКИ.



ЗЯНЬКО НАДЗЕЖДА МІХАЙЛАУНА — свінарка калгаса «Комунар», Калынінскага раёна, ўзнагароджаная ордэнам «Знак пачёта». Ёй 18 год. У калгасе з 1931 года, на свінагадоўчай ферме працуе з 3-ці год. У 1935 годзе тав. Зянько ад іці свінамаці захавала 89 парастат і 54 пуды мяса ад прыплоду адной свінамаці. Альшоку на было. У адказ на ўзнагароду саюзным ўрадам ордэнам, тав. Зянько Н. М., узяла абавязальства дабіць у 1936 годзе 23 дзельных парастат і 75 пудоў мяса ад адной свінамаці.

Фота Я. САЛАВЕЙЧЫКА

СПАБОРНІЦТВА ОРДЭНАНОСЦАУ

Піць лепшых майстроў сацыялістычнай жывёлагадоўлі — дэлегатаў усеаюнажнай нарады з Калынінскага раёна ўзнагароджаным саюзным ўрадам ордэнам. Найвышэйшай ўзнагародай — ордэнам Леніна — адзначан Аляксей Іванавіч Гелін — конюх калгаса імя Малагава, В. Раеўскага сельсавета. Старшыня калгаса імя Малагава тав. Сабалеўскі Аляксандр Іванавіч, старшы ветурац калынінскага райземадлава тав. Алішківіч Адам Трэхміавіч, загадчык свінагадоўчай фермы калгаса «Молатава» тав. Стасевіч Васіль Іванавіч і свінарка гэтага калгаса тав. Зянько Надзежда Міхайлаўна атрымалі ордэн «Знак пачёта».

— Гэта велізарная ўзнагарода, — пішуць у сваім пісьме ордэнаносцы, — абавязвае нас працаваць яшчэ лепш, працаваць па сталініску. І сёння мы зробім куды больш, чым зрабілі летась.

Ордэнаносцы заключылі сацыялістычны дагаворы па спаборніцтве ў 1936 годзе. Іх самаабавязальнасць наступная:

Ветурац Алішківіч А. Т. абавязваўся не дапусціць ніводнага выпадку захворвання коней гематалініеміяй, ліквідаваць старыя ачагі чумы свінней у раёне, паліраваць эпізоўныя захворванні ўсіх відаў маладняка.

Тав. Алішківіч бярэ пад свой літвенны нагляд работу пці самага адстаючых свінагадоўчых ферм, каб да канца года вынесці іх у перадавыя рады. Пры кожным сельсавеце ён арганізуе кантрольна-сінгальныя пасткі, якія акажуць хуткую ветурацкую дапамогу жывёле ў час вясновай аўтобы. Кожную ферму тав. Алішківіч абавязваецца атэкаваць, неабходнымі медыкаментамі і інструментамі.

Свінарка Зянько Н. М. узяла на сябе абавязальства атрымаць ад кожнай свінамаці 23 дзельных парастат. Вагу прыплоду кожнай свінамаці яна рахвала дасягала 75 пудоў. Прычым атрымалі 60 процантаў злітных і 40 проц. парастат першага класа.

Наступнае абавязальства Надзежды Зянько — зрабіць усю ферму стэханайскай і дапамагчы

А. ЛОСЬ.

ПЫТАННІ, ЯКІЯ АКАЗАЛІСЯ БЕЗ АДКАЗУ

СЯННО. У калгасе «Чырвоны лугавец», Расіянскага сельсавета, склікалі сходы. У парадку дня адно пытанне — справядліва старшыня калгаса аб выкананні сталінскага статута сельсагаспадарчай арпелі. На сходы сабралася 180 чалавек з наяўных 400. Старшыня калгаса Зарубіны абвясціў сходы адкрытымі і выступіў са справядліва.

Успрачка выступілі ўсяго некалькі чалавек. Прайдзеным рашэнням перанесці сходы на наступны дзень. Наваўтра сходы не сабраўся.

Толькі праз тыдзень, 23 лістага, адбыўся працяг схода. Сабралася крыху больш за палову агульнага ліку калгаснікаў. Пытанне праверкі рэалізацыі калгаснага статута разглядалася апошнім. Праверка ажыццэўлення стату-

Сустрэча у чаканні дырэктывы ордэнаносцаў

(Ад віцебскага карэспандэнта «Звязды».)

— Аб пераглядзе тэхнічных норм мы яшчэ ніякіх дырэктывы не атрымалі і гэтай справай не займаемся, — заявіў нам начальнік ватэрнага цеха фабрыкі імя Кагановіча т. Паўлаў. З далейшай гутаркі даведземся, што «у чаканні дырэктывы» людзі нават і палыям не паварушылі, каб вылучыць магучнасць цэхавага абсталявання і павысіць яго прадукцыйнасць.

У плавным аддзеле фабрыкі — такі-ж супакой. Людзі здэвалюваны тым, што, моў, верацёна-гадзін адпрацавана нават больш, чым прадугледжана планам.

На самой-жа справе малювае далейка не такі. Верацёна-гадзін адпрацавана сапраўды больш, чым прадугледжана планам, а план выпуску прадукцыі з 24 дні лютлага выканан усяго на 98,2 проц. Як-жа гэта атрымалася?

Сутнасць справы ў выключна нізкая прадукцыйнасць машын. На плане 1.000 верацён за гадзіну павінны даць 417,8 кілонамуроў прадваіа, а фактычна яны даюць за гэты час 381,5 кілонамуроў.

Прадукцыйнасць зварыніскіх ватэраў яшчэ больш нізкая — 68,7 проц. практычна магучнасці.

У лютым прадукцыйнасць ватэраў, не гаворачы ўжо аб зварыніскіх, знізілася ад 91,3 проц. да 89,1 проц. Промфіплан па ватэрнаму цеху за і декаду выканан на 80,59 проц. і за другую — на 80,44 проц.

Не дала ніякіх рэзультатаў і стэханайскае пілішэўка, праведзена фабрыкай з 20 пз 25 лютага.

Чым-жа тлумачыцца такая нізкая прадукцыйнасць машын, ча-

му лік стэханайцаў не толькі не расце, але і скарачаецца, чаму асноўны кадр ватэраў не выконвае плана?

Галоўная прычына нізкай прадукцыйнасці машын у тым, што іх выключна дрэнна абслугоўваюць.

За адзін толькі студзень месяц ватэры цэх з прычыны ўнутраных непаладкаў меў 376.500 верацёна-гадзін прастано. У дні стэханайскай пілішэўкі машыны таксама мелі многа прастано.

Адміністрацыя фабрыкі ўзаконіла гэты прастано і не выдэе ніякай барабцы з імі. У плавным аддзеле нам так і заявілі, што 376.500 верацёна-гадзін прастано, меўшых месца ў студзень месяцы, склалі 4,5 проц., а планам прадугледжана 5,92 проц. прастано. Выходзіць, што «законны» норма лічба не дасягнута і можна не асабліва турбавацца.

На фабрыцы ёсць выдатныя людзі, нават стэханайцы троххатроніччы тав. Радкевіч, двуххатроніччы т. Кавалёвай, аднахатроніччы тт. Сечко, Захаравай, Пузавікавай і інш., якія даўно перапылі «стэхнічную абрунтаванасць» старых норм і выконваюць сваё вытворчае заданне на 115—127—138 проц. Аднак, іх метады работы не становяцца здабыткам усіх ватэраў.

Вось якое сапраўднае становішча на фабрыцы імя Кагановіча. Кіраўнік фабрыкі тав. Сямёнаў з прарывамі даўно прымыўся. Раённы плануючы ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б груба ігнаруюць. Тут чакана нейкіх дадатковых дырэктыв.

Арк. ЗАРУБЕЖНЫ.

Стаханайцы па капанні торфу і гною

СІРОЦІНА. (Спец. нар. «Звязды».) Ініцыятарамі стэханайскіх метадаў здабычы торфу ў Сіроцінскім раёне з'явіліся калгаснікі арпелі «Ленінскі прышчуп», Мішкоўскага сельсавета, тт. Барысавіч Осін, Ушаў Іван і Шэдзько Павел. Яны за дзень выкапалі кожны па 11 кубаметраў торфу замест нормы ў 1,5 кубаметра.

Іх хутка пераключылі на калгаснікі калгаса імя Дзержынскага, гэтага-ж сельсавета, тт. Прыгун Пётр, Каралёў Пётр, Барысавіч Браціслаў і Ушоў Антон. Кожны з іх выкапаў за дзень па 33 кубаметры.

33 кубаметры — таксама не прэстэж. Калгаснікі арпелі імя Варышылава, Старыкоўскага сельсавета, тт. Новік Васіль і Кібіна Васіль за дзень накапалі па 90 кубаметраў жоўня.

Рад калгасніц-ўдзельніц паказваюць рекордны вывазку ўзю. Галпа Кавалёва і Прост Везуцкіна замест 15 возоў гною накупавалі кожная па 80 возоў, а Крукова Ганна — 90—100 возоў.

Іх абнагана калгасніца-ўдзельніца калгаса «Чырвоны лугавіч», Сіроцінскага сельсавета, т. Стрыліцава, якая накупаве за дзень па 120 возоў. Аднак, самую рекордную лічбу дае калгасніца-ўдзельніца калгаса «Новы мір», Мішкоўскага сельсавета, т. Барысавіч Броня. Яна штгодзёна выкапаве да 200—212 возоў.

Арк. ЗАРУБЕЖНЫ.


КАЛГАСНЫ ПРЫЛІЎ

КАРМА. (Нар. «Звязды».) Удзельнік усебеларускай нарады перадавікоў урэджайнасці старшыня калгаса імя Куйбішэва тав. Вінінкоў быў запрошан на сходы аднаасобнікаў вёскі Дзядкавічы, Жытнаўскага сельсавета, для даклада аб выніках работы нарады і гаспадарчага года яго калгаса.

Пасля даклада тав. Вінінкова 30 аднаасобнікаў падлі заявы аб уступленні ў калгас «Чырвоны артаў». Ёсць прышчуп і ў іншых калгасях Жытнаўскага сельсавета.

У калгас імя Варышылава ўступілі 33 гаспадаркі, у калгас імя Жытнава — 9 гаспадарак і ў калгас імя Лепаўшчынскага — 7 гаспадарак.

В. ФЕСЬКО



На ватэраў фабрыцы імя Ногіна (г. Куйбішэў) лепшая стэханайца човальных машын тав. А. І. Індзевы перадышла на абслугоўванне левы ацяцкі машыны замест шасці.

На ЗДЫМКУ: стэханайца тав. Індзевы за рэаінацыйнай сыравіны ля 4 часовай машыны.

Савецфота.

„Вынаходніцтва“ інжынера Тужыкава

Інжынер Белпапертраста глыбока пазнахнуў. Ні то ён збіраўся нешта рабіць, ні то працаваў называў, што рабіць не было чаго. А пасля раптам ліхаманкава ўсхапіўся з крэсла, пачаў нервова хадаць па кабінету.

— Эх, ты, Тужыкаў! — ускрыкнуў ён глуха і цяжка шлэпнуў правай далонню па іду.

— Так, так, — барматаў ён, агортваючы нагою ражок лыпана на падлозе, — так, так... Вось ужо некалькі год служу душой і целам Белпапертраста, а табе ад гэтага ні пёла і ні гораха. Ішчы, глядзіш, ад зямлі не падняўся, распісвацца крыжымакі тылазень таму як адмы, а ўжо вынаходца, пра яго ішчы, яго паваназіла, яго ўзнагароджваюць. А ты, інжынер трэста, усёй папяровай вытворчасцю вяртаецца, а пра янабе ні слова. Няўжо-ж у мяне душа чыноўніка, няўжо-ж не знойдзецца ў мяне ніякай творчай ініцыятывы? Ды п-бу, пра кт-гэта я гавару трэст? Гэта-ж хутна ад трэста застанецца ўсёго кантора Паперобрута, а кіраўніцтва напывамама куды пойдзе. І ты ўспамінай, што быў човава ўзнаааааааа абавязкі старшага інжынера трэста...

Інжынер Тужыкаў наліў шклянечку валды і, не дабывшы да вуснаў, ускрыкнуў: — Ёсць!

Слова «ёсць» было нечаканым і раптоўным. Яго пачуў намеснік кіраўніка Белпапертраста Аляксееў, які сядзеў у суседнім пакоі. Аляксееў, зацікаўлены такім выкрыкам, дробнейшым пастукаў у кабінет Тужыкава.

— Можна, можна! — ускрыкнуў Тужыкаў і абрадавана пачаў руку Аляксееву. — Склідай, брат, тэхнічную нараду бюро вынаходства трэста. Абмяркуем маё вынаходства, — гаварыў, паліснаваючы вачыма, Тужыкаў.

Праз паўгадзіны адбылася нарада бюро вынаходства трэста. Намеснік кіраўніка трэста Аляксееў, загадчык плавным аддзелам Млоцін, куратар вытворчага аддзела Хрусталёў, інжынер-тэхнік Пятроў абмеркавалі вынаходства Тужыкава ад скарыстання на Рагачоўскай картоннай фабрыцы валды з-пад пальчатны. Яны рашылі прапанаваў Тужыкава прызначы карыснай і прынялі, прапанаваць яму выехаць на Рагачоўскую картонную фабрыку імя Сталіна для рэалізацыі прапановы.

Тав. пачалася гісторыя вынаходства Тужыкава. Тужыкаў, прыхаў у Рагачоў. Калі ён вышпаў з вагона, дык уздыхнуў, бо сам не ведаў па што ён прыхаў, што ён будзе рабіць. А пасля кітэ ўсміхнуўся і рашыў трымацца да канца.

На фабрыцы інжынера Тужыкава сустраў і пёла і вогніва. Гэта не тамо, што ён стары знаёмы, што ён калісьці на гэтай фабрыцы працаваў нару месціна, а таму, што адважны работнік трэста заглянуў нарэшце на фабрыку. Калі-ж дзедзельна, што справа ідзе аб поўным скарыстанні аднохатрачэй валды з-пад пальчатны, аб набойцы больш магучых цэнтрабейных насосаў, тых насосаў, якія фабрыка прыг да па-трабаў ад трэста і якіх дастаць не можа, ралісць перайшла ў трыумф. Тужыкаў пачаў раўкі, распісвалася як хутка фабрыка дастане насосы, аджуць іх прывазюць.

Адно дзівіла, чаму Тужыкаў перш за ўсё ўздуўся за вылічэнне эканоміі ад гэтых насосаў? Ды чаму раптам гэтыя насосы да-дучы 40 тыс. руб. эканоміі ў год, калі сам Тужыкаў у час сваёй работы на фабрыцы рашыўся на эканомію ў 5—6 тыс. руб.

Гэта задала будла разгядана перад самым адбытам інжынера Тужыкава. Ён падаў заяву ў бухгалтэрыю фабрыкі аб авансавай ўзнагародзе за сваю прапанову.

— Як гэта за прапанову? Дык гэта-ж фабрыка прыг год дзедзельна, каб Белпапертрест дастаў, неабходнае абсталяванне, — адказалі ў бухгалтэрыі.

Тужыкаў настойваў на сваім. Няўжо-ж ён дарэмна прыхаў у Рагачоў. Ён пазнаў у Менск намесніка кіраўніка трэста Аляксееву. А прышчуп Аляксееў вара-жа даў распардажэнне вы-плаціць ўзнагароду.

— Абы ціха, — сказаў дырэктар рагачоўскай картоннай фабрыкі тав. Зайнаў і выдаў Тужыкаву першы ўлас — 500 руб., апа-лішчыў разам з гэтым камандыро-вацтвам.

На рагачоўскай картоннай фабрыцы імя Сталіна адбылася тэхнічная нарада. Шмат хто з рабочых абудурае такімі паводзінамі «вынаходцы» Тужыкава. Старшы машыніст Пяткевіч жартаваў, ён унёс прапанову замяніць усё маламагучыя машыны больш магучымі. Гэта даць шмат прыбытку, шмат эканоміі! — Даліе-ж і мне прэмія, — кажа тав. Пяткевіч: — чым я горшы ад вынаходцы Тужыкава?

Бюракраты з былога Белпапертраста піць год марынавалі залучылі картоннай фабрыкі на новае абсталяванне, на дзясціты пісем і адносілі не давалі адказаў. Нарэшце адважны работнік былога трэста Тужыкаў прыхаў у Рагачоў і зрабў «вынаходства».

Тужыкаў варт «ўзнагароды».

С. ШУШКЕВІЧ.

